

НА ЗДЫМКУ: на практичных занятах трэцякурснік геала-
гічнага факультета выдатнік вучобы Валерый Жураўлёу.

АБМЕРКАВАЛІ СТУДЕНТЫ— КАМУНІСТЫ

На гэтым тыдні адбыўся партыйны сход студэнтаў-камуніс-
тав гісторыка-філалагічнага факультета. Абмеркаваны пытані
аб задачах студэнцкай партрэтуры ў сувязі з падрыхтоўкай да
зімовай заікова-экзаменацыйнай сесіі і аб работе наасененай
друку на факультэце.

З дакладам па першым пытанні выступіў сакратар партый-
нага бора Факультета У. М. Сабаленка. Пра тое, як лепі пад-
рыхтавацца да зімовай заікова-экзаменацыйнай сесіі, гаварылі
студэнты камуністы У. Лапіцкі, П. Шаленчанка, Т. Захарчанка,
П. Раманенка, У. Сычоў.

Аб работе наасененай друку на факультэце інфармацію
зрабіў адказны з гэтага справы ад прафсаюзнай арганізацыі студ-
энт П. Волах. Ен і выступіўшы на ходзе ўскрылі шэраг іс-
тотных недахопаў у падрыхтоўцы і выпускніцамі наасененай. У
мэтах яе паліпшэння вырашана ў састаў рэдкалегі ўсесці каму-
ністу.

М. БАЙКО,
партрэтурог гісторыка-філалагічнага факультета.

Студэнцкая мердыяна НЕЗАБЫЎНЫЯ СУСТРЭЧЫ

(Працяг. Пачатак у № 31 і
№ 36)

ТАТРЫ

Захаплячай была паездка ў польскія горы Татры. Для мясцовыя гарадоў і вёсак харкварыні магнатаў касцёлай і часоўнай. Усюды ўздоўж дарог і пасяленняў стаяць слупкі з нішамі, дзе за шклом бачны скульптуры Божай Мацеры, Хрыста або ангелаў.

Белы Дунаец — гэта невялікая вёска, якая размісцілася падножжа Татр. Белы Дунаец і Параніна былі святыні месцамі для нас. У белым Дунайцы ў дому сялянкі Тарзы Скупену ў 1913—1914 гг. жыў У. І. Ленін з Н. К. Крупской і яе маці Елізаветай Валель'янай. Ціпер у гэтым доме і ў Параніна находзіцца мемарыяльны музей У. І. Леніна. У нас было вельмі цёпла на душы, калі мы бачылі, што Уладзіміра Ільіча ведзе і людзі веяе польскі народ, які свята захоўвае ўсё тое, што звязана з імем правадыра сувэрнай пралетарыі, стваральніка першай Савецкай дзяржавы.

Далейшы шлях ляжаў к аэрам Польшчы. Дарога ўвесь час ішла сирод гор. Мясоцавасць была вельмі малюнчай.

Средь польских невысоких гор Прекрасных много есть озёр. В них даже погруziaz в печаль, Вода прозрачна, как хрусталь. Сирод гэтых чудоўных азёр ёсьць возера Марскі Глаз. Як бы на долинах гор, адпачывае гэтае незвычайнай па прыгажосці возера. Спакойная і вялікасцю лястрана гладзі вады. Яна такая чистая і праstryтая.

што на дне бачныя кожныя камень і кінутая на шчасце манета. Мы пайшли кругом гэтага возера. На шляху ўбачылі гулкі і прыгожы вадапад. Толькі бесперыпны шум вадапада пашаща цішыню гор і возера.

Паднайшысь вышэй у горы,

мы заўважылі заіснутае сирод іх возера Чорны Пруд. Яно было меншым за першае, але такое же кудоўнае. Шмат атрымалі мы ўражаніё на ўлонні гэтай горнай прыроды.

Потым мы паехаі ў Закапане.

Гэты горад размісціўся на

схілах гор. Нам было цікава паглядзець у Закапане, а потым і ў Шчытніце, як ездзяць падводчыкі на тарантасах з ліхтарыма па іх баках. Надзеі падводчыкі ў нацыянальных горных касцюмах.

ПЯНІНЫ

Аўтобус імачаў нас да граніцы Польшчы з Чэхаславакіяй, дакладнейская сказака — са Славакіяй. Пагранічная горная рэчка Белы Дунаец з'яўляеца агульнай для палякаў і слава-

ральника першай Савецкай дзяржавы.

Пяньіны ніжкія Татр, але таксама вельмі малюнчыя. Схілы скрыты густым лесам, усюды бачныя дзвісныя скалы. Мы пайшли к прычалу, дзе стаялі на вадзе звязаныя чатыры лодкі. Атрымліваўся своеасаблівы плыт. Две горцы ў нацыянальных касцюмах павезлі нас на такім плыту ўніз па цяченню камяністага, імкілага, а месцамі і спакойнага Дунайца. Мы пралімі 25 км да Шчытніца за тры гадзіны. Многа цікавага пачалі ад горцаў, якія везлі нас. Нам было вельмі цікава, і мы спявалі раздольныя рускія песні.

Малюнчыя карціны гор і ясныя паабалалі Дунайца чарга-

валіся з паселішчамі па славакаў. Славакія дзе-
чали нам прывітальныя Усяго некалькі метраў але нас ад славакаў.

Шчытніце — гэта горад. Ен размісціўся ў кагорнай малаўнічай мя-
ші. На схілах гор гэты выглядае захапляюча.

ВЕЛІЧКА


Гэта невялікі, але ста-
ны горад шахцёраў. Скры-
м цягніца лабірінты
на шахтах. У яе мы спу-
па драўняных ступеня-
чатку нам расказаі прад-
рэлою шахты, якая з'я-
ўдной з самых старых Еўропе. На першых тро-
зонах распрацоўка солі
дзеца ўжо з XVI стаго-
дзенія тут праходзі-
рысці маршрут.

Было цікавым дав-
што на пятых гарызонце-
заходзіцца санаторый д-
рэзінг лёгкім. То, што м-
чыл ў шахце, — гэта э-
земны палац, пабудаван-
ыл.

З захапленнем мы а-
нігаглікі музейная экс-
зробленую з солі часоў
рэзіні Кнігі, кампазіці-
ціянаў аб заснаванні ша-
многа іншага. Нават за-
ся, што мы — пад-
Стваралася ўражанне, і
дзім па залах незвычай-
вельмі здзіўляючага пад-

Н. ЦЯСЛЕ
студэнтка IV
гісторыка-філалагічнага
факультета

(Заканчэнне ў насту-
пумары).



Праводзіць дослед адзін з лепшых студэнтаў белага вага факультета Павел Власаў.

ДАВАЙЦЕ СЯБРАВАЦ

Чалавек не можа працяць без сябра. З ім ён і падзеліца, яму і гора сваё выкаж. Нездарма ж кажуць на дваіх і радасць большая, і гора — не гора.

Сябровства пачынаецца па-рознаму. Вось, напрыклад, дэнты групы Б-24 (камсорг — Л. Крамзукова) гісторыка-філалагічнага факультета вырашылі парадніцца са сваімі камізіямі па фізічнага факультета. Нядайна яны праўлялі першы, на шляху пра дружбу. І ў песнях, і ў вершах.

На «Агенчыку» было шматавага. Студэнты-філалагічнага факультета вырашылі парадніцца са сваімі атрымліўшымі атракцыёнамі. Ад выхавання ў савецкіх людзей устойлівую мадэчніцу і пасяджэнічнай якісці за выкананне мерапрыемстваў па грамадзянскай абароне і актыўнаў ўдзельнічай у іх.

Магчымая ракетна-ядзерная вайна перш за ёсць з'яўліца вырабаваннем маральних сіл чалавека. Яна запатрабуе ад яго велізарнай мужнасці, высокай свядомасці, стойкасці і строгай дыцыпліні. Ад выхавання ў савецкіх людзей устойлівую маральна-пасяджэнічную і пасяджэнічную якісці за значныя ступені будзе заляжаць эфектыўнасць выканання задач, якія стаяць перад грамадзянскай абаронай.

П. МІЛЬЧАНКА,
начальнік штаба
грамадзянскай абарони
Універсітэта

У мінулых месяцах ва ўніверсітэце праведзены метадичныя зборы з джаканамі і кіраўнікамі занятий аб парадку навучання супрацоўніку грамадзянскай абароне. Распрацаваным планам прадугледжана:

— навучанне супрацоўніку

НАШ АБАВЯЗАК

Трэцяга снежня 1973 года адбыўся сумеснае пасяджэнне рэктара, парткома і мясцовых камітэтаў ўніверсітэта па падвядзенню выніку сацыялістычнага спаборніцтва. На гэтым пасяджэнні было разгледжана пытанне «Аб стане грамадзянскай абароны ва ўніверсітэце і задачах партыйных і прафсаюзных арганізацій па паліпшэнню навучання студэнтаў, супрацоўніцай і неваенізованых фарміраваннія грамадзянскай абароны па адпаведных праграмах ГА», па якому

мерапрыемствамі па грамадзянскай абароне стаўці перад органамі ГА і кіраўнікамі прадпрыемстваў, установы і вну (факультэтамі) важную задачу — арганізація і забясьпеччы падрыхтоўку ўсіх гаспадарства да практычных дзеянняў па ўмовах прымянення практыкімі сучаснай зброі.

У выніку вывучэння новай праграмы кожны супрацоўнік нашага ўніверсітэта павінен умець карыстацца процівазагазам і іншымі індывідуальнымі сродкамі абароны, адкрываць і закрываць герметычныя стаўні аварыйных лазаў і дзвёры склоўшчы, дастаўца з-пад завалу і выносіць пацярпелых з ачага паражэння, аказваць санітарную і першую медыцынскую дапамогу. Траба цвёрда ведаць, як дзеянічна пры эвакуацыі, пры пагрозе нападу практыкі на сігналах грамадзянскай абароны з улікам канкрэтнага умовы нашага аб'екта і плана абароны супрацоўніцай, студэнтаў і членоў сям'і ад зброі паражэння.

Грамадзянская абарона, як сістэма важнейшых агульна-дзяржаўных абаронных мераў прайсціва, з'яўляецца спрабаваніем народнай гаспадаркі ў вяені час, а таксама пастаяннай гатоўнасцю для барацьбы са стыхійнымі бедствіямі (пажарамі, наводненнямі, ураганамі, г. д.).

У выпадку неабходнасці для выканання гэтых мераў прайсціва будуть прыцінгуты не толькі неваенізованыя падразделенія грамадзянскай абароны — незалежна ад узроўню, — але і ўсіх гаспадарстваў і юнацтва.

У 1973—1974 выучальными годзе заняткі па 20-гадзіннай праграме грамадзянскай абароны (выданне 1973 г.) з супрацоўнікамі ўніверсітэта будуть праводзіцца па групах пад кіраўніцтвам доканані падрыхтоўкай факультету і начальнікаў аддзелу.

У 1973—1974 выучальными годзе заняткі па 20-гадзіннай праграме грамадзянскай абароны (выданне 1973 г.) з супрацоўнікамі ўніверсітэта будуть праводзіцца па групах пад кіраўніцтвам доканані падрыхтоўкай факультету і начальнікаў аддзелу.

У мінулых месяцах ва ўніверсітэце праведзены метадичныя зборы з джаканамі і кіраўнікамі занятий аб парадку навучання супрацоўніку грамадзянскай абароне. Распрацаваным планам прадугледжана:

— навучанне супрацоўніку

універсітэта па 20-гадзіннай праграме ГА — снегань 1973 г.;

— навучанне неваенізованых фарміраваннія ГА па спецыяльнасцях пад кіраўніцтвам іх камандзіраў — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія кіраўчага сastаву ГА і фарміраваннія з'яўлічнай — лоты — красавік 1974 г.;

— тэктывна — спецыяльныя вучэчні фарміраваннія ГА — красавік — май 1974 г.;

— камандна-штабныя вучэнія

Прырода

Дарагія сабры!

Сёня дружына па ахове прыроды білага-глебавага факультэта адкрывае на старонках шматыржнай газеты сваю рубрыку «Прырода і ты». Такая назва ёй — неўпадковая. Клопаты аб ахове прыроды, аб рацыянальным ле выкарыстаніі, аб разумных узаемадносінках з ёй — справа вельмі важная. Гэта клопаты аб будучым чалавечтвам.

Удзел моладзі ў вырашэнні праблем па ахове прыроды цяжка пераацэнць.

Аляксандар Дзмітрыевіч Ціханскі — старшы выкладчык кафедры заалогіі. Дзякуючы яго ініцыятыве і арганізатарскім дзеінні, на білага-глебавым факультэце створана і паслехова працу дружыны па ахове прыроды. Аляксандар Дзмітрыевіч цяпер з'яўляецца кураторам. Прапануем вашу узвесце ў яго інтэрв'ю.

Аляксандар Дзмітрыевіч, як і калі нарадзілася ідэя стварэння на факультэце дружыны па ахове прыроды?

— Па сваёй натуры я вельмі прывязаны да прыроды. З дзяцінства запалі ў душу любімія кукты роднай Віцебшчыны. Асабліва часта прымыненіца бярозавы гай, што стаіць на ўзгорку і рannій вясной чаруе сваёй прыгажосцю, чыстасе блакітнае неба, пах тадай зямлі... Не, словамі не перадае той прыгажосці. Яе трэба пабачыць уласнімі вачымі.

Панянка Радзімі ў мяне цяпер асацыруеца з гэтым вобразам дзяцінства. Узмацненію любіі да прыроды садзейнічалі заалагічны экспедыцыі па Віцебшчыне ў студэнцкія гады.

У 1970 годзе на факультэце было даручана чытальц курс «Асновы ахове прыроды». Знаёмства са спецыяльнай літаратурой і з'явілася своеасаблівым штурмом для стварэння нашай дружыны.

Пра такую дружыну, як пра адну з форм прырода-хоўнай студэнцкай работы, упершыню пачаў на ўспубліканскай нара-

«Галоўным суддзей» цяпер зробленага будзе той, хто толькі яшчэ ўваходзіць у жыццё — сёняшні студэнт. І кім бы ты не стаў, памятай, што будучыня прыроды, будучыня Зямлі залежыць ад кожнага з нас.

Аб роднай прыродзе, праблемах ле аховы, аб нашым уделе ў гэтай высадароднай місіі і будзе весціся размова ў матэрыялах пад рубрыкай «Прырода і ты». Спадзяюся, што гэта рубрыка не пакіне раўнадушнымі не толькі студэнтам, але і выкладчыкаў універсітэта.

звязаны памік сабою паніці «білага» і «прырода-хоўнік». Ціўера перакананы, што аванс-зак кожнага білага — студэнтам і выкладчыкам — бысьць у першых шарэнгах барацьбы

правялі тэматычны вечар «Чалавек і прырода», на якім пад饱ілі вынікі работы школы грамадскіх інспектараў. Гэты вечар паслужыў стварэнню цяперашні дружыны.

Першы штаб дружыны выбраў на справаздачна-выбарчым камсамольскім сходзе Фарміраванне ле саставу працягвалася і ў час летній падвойнай практикі.

Сёлета ў сакавіку адбыўся 1-ы справаздачны — выбары сход дружыны. Да ле кіраўніцтва па прызначыту новыя актыўніцьтвы.

У чым, на Вашу думку, каштоўнасць гэтай формы прырода-хоўнай работы?

Бяспечна, дружына мае практычнае і выхаваўчае значэнне. Яна садзейнічае ажыццяўленню рашэнняў Камуністычнай партыі і Савецкага ўрада па ахове прыроды. Гэта — галоўнае. Па-другое, удел студэнтаў у рыйдах і у пралаганічнай работе выхоўвае і дысцыплінуе іх. Узлупнен, што той, хто пройдзе штуды дружыны, ніколі не парушыць Закон аб ахове прыроды. Нарышце, практычнае і пралагандысцкай работе дружыны садзейнічае выхаванню пачуцця беражлівых адносін да прыроды — шырокіх мас насељніцтва. А развіццё наукоўска-даследчай работы па ахове прыроды зробіць дзейніць дружыны яшчэ больш значнай.

— У чым Вы бачыце сваю задачу як куратор дружыны?

— Перш за ўсё ўнатхненні, у падтрыманні баявога духу членів дружыны. Па-другое, мітанаўрэванні ле работы, у якіх — у вырашэнні з адміністраціяй універсітэта асобных арганізацыйных пытанній. І апошніе — у кансультациях па тэрарычных пытаннях аховы прыроды.

ЗАДАЧА ВЯЛІКАЙ ВАЖНАСЦІ

дзе выкладчык курса «Ахове прыроды», які праходзіў восенне 1971 г. у Мінску. Тады з вельмі цікавым паведамленнем выступіў дэпутат МДУ, адзін з куратораў дружыны білага — глебавага факультэта К. Н. Благасклонай.

— Якой Вы ўяўлялі нашу дружыну ў перыяд яе стварэння?

— Спачатку ў нейкай ступені кіравалі маскічоў. Пойнай яснасці аб методычных работах дружыны не мелі. Але было вельзярное жаданне запаліць у студэнтаў агенчынкі засіці да гэтай важнейшай праблемы сучаснасці. Для мяне з самага пачатку непарыўна

захаванне і рацыянальнае выкарыстанне рэсурсаў прыроды.

— Раскажыце пра асноўныя вехі гісторыі дружыны.

— Два гады таму назад з дапамогай гарадскога аддзялення Беларускага таварыства аховы прыроды была арганізавана школа грамадскіх інспектараў па ахове прыроды. Перад

— слухачамі выступалі работнікі абласной інспекцыі па ахове прыроды, гарадскога аддзялення ЕТАП, гарадскога праукратуры, санстанцыі, Беларускага наукоўска-даследчага інстытута лясной гаспадаркі і іншы.

У красавіку 1972 года мы

ПРА НАШУ ДРУЖЫНУ

Вы ўжо прачыталі інтэрв'ю

з кураторам нашай дружыны, пазнаёміліся з гісторыяй яе стварэння. Цяпер, наплэна, варта расказаць пра яе мінувшы

і будучыні. Яна вядома як камандыр.

Спачатку па назову. Яна гучыць так: студэнцкая камса-мольская дружына грамадскіх інспектараў па ахове прыроды. У гэтай назове не толькі падната, але і адлюстраванне тых спецыфічных рэсы, якія ўласцівы гэтай форме прырода-хоўнай работы. Кожнае слова гучыць сама за сябе. Але галоўны сэнс — у іх сполучэнні. Студэнцкая наватарства пошукаў, камсамольскі задор і энтузіазм, інспектарскае непры-міральнасць і бескампроміснасць, бескарысласць, якая ўласціва любой грамадской работе — усё гэта ўласцівое слова «дружына», падкреслівае бяўлы дух, аператыўнасць, і з'яднасанасць у імя выдатнай энтузіазму — аховы прыроды.

Дружына працуе пад кіраўніцтвам Гомельскай абласной інспекцыі Дзяржкамітэта БССР па ахове прыроды і бюро ЛКСМБ білага-глебавага факультэта. Камандзір дружыны ўваходзіць у камсамольскую бюро на правах яго члена. Акрамя гэтага, дружына падпрада-коўваецца пярвичнай арганізацый таварыства па ахове прыроды факультэта і перад ле бюро дае справаздачу аб прадведнай работе. Усю дзейнісць дружыны накірувае куратор — гэта добрая традыцыя.

Да гэтай больш — мени стройнай арганізацыйнай структуры на дружыну прышла зусім ня-дайна. На працягу пяці гадоў яе існаванні вёўся пошук і ўдасканаленне арганізацыйных форм. Гэта важная работа

працягваецца і цяпер.

Можна сказаць, што наша дружына дзейнічае з творчым падхідам да справы. Мы спадзяємся, што яна стане школай для будучых спецыялістаў. Аховы прыроды павінна стаць для іх другой спецыяльнісцю. Гэта не толькі для білагаў, але і для студэнтаў іншых фалькультэтў.

Цяпер у краіне налічваецца больш 30 дружын па ахове прыроды. Семінар у Маскве, сур'ёзна прадстаўнікі гэтых дружын у горадзе Таліцы вельмі многа дамагалі ў нашай работе. З некаторымі дружыннікамі іншых вну наладзілі пастаянныя сувязі. Пачуццё локія добраў сбіроў, адчуваю-нае сваё долі ў агульныя выса-кароднай справе, абмен вольгам — усё гэта актыўзуе, натхніе яшчэ на большае. Мы ўпёрнічы, што нашы контакты будуть умацоўвацца і пашыра-

цца. У нашай дружыне кожны яе член можа знайсці сабе спра-ву па душы, у адпаведнікі са сваёмі скількісцімі і будучай спецыяльнісцю. Траба толькі жаданне і разуменне гэтай агульной і вельмі важнай зада-чы. Мы імкнімся да таго, каб дружына як мага хутчэй вый-ша за рамкі аднаго факультэта.

Работу дружыны пры ўсёй мэтанакіраванасці нельга лічыць вузкай. Напрыклад, любы рэйд аператыўнага атрада — гэта не толькі бацькаў з пашукаўшчыкамі, але і амаль заў-

сёды вельмі складаны турысцкі паход, які нарядка звязаны з гісторычнымі мясцінамі, з куткамі рэвалюцыйнай і балой славы савецкага народа. І, на-туральна, вельмі прыемнае пачуццё застасцца ад сустрач з прыродай. У такіх рыйдах выхоўваецца таварысьцасць, дысцыплинаванасць, умение апера-тывна прымаць рашэнні ў са-мых складаных аbstавіннасцях. Гэта шматпланавасць характэрна для ўсёй работы дружыны. Выхоўваючы іншых, мы выхоў-вае мі сябе.

Дружына па ахове прыроды — гэта сапраўдная, сур'ёзна, жывая камсамольская справа, — відзе яе практычнае пакаранне. Адначасова мы павінны канфіскаць стрэльбы. Але не тут было! Браканьеры адразу ж мяняюць твар і момант становінца азвярэлымі. Разлічваючы на тое, што нашай малалікай групе не худаца дабраць стрэльбы. На жаль, так і атрымалася. І мы вельмі шкадавалі, што нас яшчэ мала, што ў нашай дружыне недастатковыя мужчынскі сілы.

Пакуль мы мелі справу з браканьерамі, перавалялі за падтрымкі. Падцімела. Аднакуль з віршальні абрушыўся колікі разы. Відзяліца веџер. Лес, зямля, неба — усё змінілася ў мяцеліцы. Веџер абрываў, крышы, абы-наў нас снегам. І на гэту з'яву прыроды мы глядзім, як на суровы прыгавор людзям, якія парушылі яе законы, замахнули на яе ахубаўмыя багацці.

**Н. КРЫЛОВА,
член дружыны.**

На здымку: затрыманы браканьеры.



